



Lidziana

Святкі-калядкі

1

Шчодрыкі-бодрыкі,*
Дзе вы хадзілі?
Што ж вы рабілі
Ды ў шчодры вечар?

Чаму ж вы забылі
Ды маю хаціну,
Мяне сіраціну
Ды ў шчодры вечар?

Шчодрыкі-вёдрыкі,
Дайце мне сала,
Маё кошка ўкрала,
Ды ў шчодры вечар!

— Дзе тая кошка?
— Пабегла пад печ...
— Дзе тое падпечча?
— Вадой залілі...
— Дзе тая вада?
— Валы папілі...
— Дзе тыя валы?
— Пайшлі на вайну...
— Калі дзе вайна, —
Не мая віна.
У нас — шчодры вечар!

2

— Што такое святкі? —
Пытае дзіцятка.
— Гэты дзень дзівосаў
Падарыў Хрыстоса...

Вечарам жартуюць,
Ходзяць, калядуюць.
Скачуць, як мядзведзі.
Хочаш паглядзеці?

Так праводзяць святкі,
Святкі на калядкі:

«Шчадрую, шчадрую,
Каўбасу я чую.
Дайце другую —
Яшчэ пашчадрую.
Дайце трэцюю,

* Прыводзіцца варыянт каляднай песні
у в. Зэфельд Добрушскага раёна

Пра аўтара

Лідзіана (Лідзія Возісава) нарадзілася ў в. Зэфельд Добрушскага раёна. Атрымала спецыяльнасці біёлага-хіміка і псіхолага ў дзяржуніверсітэтах г. Іжэўска і імя Ф. Скарыны г. Гомеля. Працавала адказным сакратаром газеты «Прикамская правда» і Гомельскай райарганізацыі «Кніга».

Аўтар кніг: «Прызнанне», «Касанне Перста», «Следы», «Выток пачуццяў», «Эхо небес», «Хованкі» і інш. Шэраг апавяданняў і эсэ выйшлі ў перыядычным друку.

Лаўрэат Першага літаратурнага конкурсу імя Кірылы Тураўскага (2007).

Адзначана Архіерэйскай граматай Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы.

Член ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі».

Хоць авечую...
Шчодры вечар!

Адкрывайце кошык,
Даставайце гроши.
Дайце каўбаскі —
Раскажу вам казку!
Ды ў шчодры вечар!»

3

Гаспадар дае каўбаску
І гаворыць: «Калі ласка!»
Бо на святкі даў на рот —
Атрымаў на цэлы год.

І сярод усіх падзей —
Пачастункі для дзяцей.
Падарунак свой прынёс,
Як заўсёды, Дзед Мароз:
Дранікі, аладкі,
Яшчэ шакаладкі.
Вось такія святкі —
Шчодрыя калядкі.

Хамячок

Жыць свободна хоча Кузя:
Вось пабегаў бы на лузে!
Змог адкрыць у клетцы дзвёры —
Ноч прабегаў па кватэры.

Гаспадар мой, хамячок:
Грыз капусту, бурачок,
Моркву, яблык — клаў за шчочку,
Вынес з кухні ўсё за начку.
Лоўка склаў пад ложак таты,
Атрымаўся стол багаты.

Пасля Кузі сапсаны
Да світанку два дываны,
Шаль, сукенка, сандалеты,

З цэлафану ўсе пакеты,
Мяккі зэлік і газеты,
Нават відышакасеты.

Грыз і кнігу, бы навуку.
Мне бабуля, як унуку,
Кажа: «Вось камедыя —
Грыз энцыклапедыю!
У сям'і дык самы першы
Прачытаў ён кнігу вершаў!»

Я таксама сеў чытаць...
Хутка вырашыў аддаць
Кнігу Кузі: ён быў сумны!
Будзе хай, як я, — разумны!

Кот і сінічкі

Сядзелі дзве сінічкі
Ля чыстае крынічкі.
Крычалі звонка-звонка,
Глядзелі вока ў вока.

Хадзіў паблізу коцік,
Зубамі кляцаў роцік.
Навошта крошка хлеба,
Яму сінічка трэба.

Паўзе ён асцярожна,
Як толькі, ласы, можа.
Не зварухнуў з галінкі
Ніводнае пылінкі.

Убачылі нябогі,
Здранцвелі нават ногі.
Уратавалі крылы,
Скуль узяліся сілы!

Ката шкада, усё-ткі,
Галодны, хоць і вёрткі.
Не мяўкай, калі ласка,
Я дам табе каўбаскі.

Хлеб

Зранку просіць сына мама:
— Побач з нашым домам крама.
Табе сёмы ўжо гадочак —
Ідзі хлеб купі, сыночак.

На канапе сын валяўся,
З нейкай цацкай забаўляўся.
Нібы дзед стары пыхцеў —
Ісці ў краму не хацеў.

І таму сказаў услед:
— Бульбы навары ў абед.
І абыйдземся без хлеба —
Мне тады ісці не трэба...

У каморы

Кожны дзень камусьці дзед
Клаў каўбаску на абед.
У каморы хтосьці ёсць!
Што за таямнічы госць?

Знадаеў пытаннем дзеду,
Той сказаў: «Няма сакрэту
У каморы і дзвіосаў,
Каб не тыщнуў туды носам».

Дзверы я адкрыў, праверыў.
У каморы двое шэрых
Каля пасткі...
Мышаняткі
Уцякалі без аглядкі.

Каля пасткі пасядзеў.
На прысмакі паглядзеў.
І прыдумаў: даць цукеркі
Мышаняткам без паперкі.

Я цукерку разварнуў
І нагою ў пастку пхнуў.

Пастка скокнула, я ў крык,
Бо ўкусіла чаравік.

Уцякаў я ад каморы
І кульгаў, нібыта хворы.
Вызываў дзед і смяяўся:
— Хоць унук, але ж — папаўся.

Кот

Ходзіць па каморы кот:
Не разявіць нават рот,
На мышэй не косіць вока,
А яны пішчаць навокал.

Слёзы

На ўсе просьбы і пагрозы,
У дачкі сягоння слёзы:
— Не хачу я чысціць зубы,
Бо не чысціць баба Люба.

Сон

Любяць спаць усе на свеце:
І дарослыя, і дзеці.
Нават лямпы на ўсю ночку
Адключылі свае вочки.

Лялька

Ляльку падарыла маці
На дзень нараджэння Каці.
Каця радасна сказала:
— Я сягоння мамай стала.

Вожык

Як прынёс дзядуля кошык,
Дзе ляжаў калючы вожык,
Зацікавіўся ўнучак:
— Ён без ножак і без ручак?

Гонкі

Заяц ля дарогі
Дражніць чарапаху:
— Кароткія ногі
Пад каменным дахам.

— Неразумны хлопчык
На хадулях тонкіх.
Пабяжым, як хочаш,
Мы на перагонкі.

Заяц лапавухі
Весяліўся ў хаце,
Нікога не слухаў,
Нават сваю маці.

— Буду пераможцам! —
Ён сказаў усlyх, —
Шчэ не зойдзе сонца,
Як здзіўлю ўсіх.

Пакуль чарапашка
Паўзла каляінай,
Балбатаў з мурашкай
Заяц безупынна.

Каб развесяліцца,
Паганяў вавёрку,
Потым за лісіцай
Цікаваў з-пад ёлкі.

— Адпачну я трошкі,
Бо крыху стаміўся... —
Як на печы кошка,
Пад кустом зваліўся.

...Чарапаха сніцца
Зусім невялічка,
Просіць даць з крыніцы
Кропельку вадзічкі.

Мовіць: «Дай мне шанец,
Першаю прымчуся...»
Аж падскочыў заяц
І зусім прачнуўся.

Толькі бедалагу
Зайцу не да смеху:
Фініш! Чарапаха
Першаю прыбегла.

Заяц-выхваляка
Гонкі ўсе праспаў.
Таму небарака
Вельмі сумным стаў.
.....

Крок павольны па дарозе —
Не замінка ў перамозе.
Не рабіў ніхто сакрэта,
Для яе патрэбна мэта.